

КРЫВІЦКІ АРЭАЛ У АБРАДАВА-ПЕСЕННЫХ ТРАДЫЦЫЯХ: БЕЛАРУСКІ ФЕНОМЕН**д-р мастацтвазн. З.Я. МАЖЭЙКА,****канд. мастацтвазн. Т.Б. ВАРФАЛАМЕЕВА****(Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору ім. К. Крапівы НАН Беларусі, Мінск)**

На грунце матэрыялу каляндарнай і сямейнай музычна-песенных традыций раскрыта значэнне абрадава-песеннай культуры крывіцкага арэала ў фарміраванні этнакультурнага феномена беларусаў. На функцыянальным, жанрава-стылевым, тыпалагічным і структурным узроўнях акрэслены беларускі крывіцкі абрадава-песенны ландшафт; выяўлены адметнасці двух адгалінаванняў крывіцкага арэала – полацкага і віцебска-смаленскага; ў цэлым выяўлена спецыфіка беларускай часткі крывіцкага арэала, якая ўяўляе найбольши яскрава выражаную зону старажытнасці на тэрыторыі Беларусі. адначаную лінгвістамі як «архаічны пояс» у славянскім кантынууме.

Крывіцкі арэал, які ў ходзе гісторыі апынуўся ў межах этнічных тэрыторый двух суседніх народаў – беларускага і рускага ўвесь час прыцягваў увагу вучоных, якія на аснове даных археалогіі, лінгвістыкі, этнографіі і музыказнаўства ставілі, дыскутувалі, і вырашалі пытанні, нашчадкі якой тэрыторыі крывічай уваходзілі ў склад беларускай, роўна як і рускай, народнасцей.

У міждысцыплінарным асвятленні крывіцкага арэала свае месца павінна заняць таксама этнамузыкалогія, якая апелюе да музычнай мовы як да ўстойлівага кампанента духоўнай культуры.

Даследаванні этнамузыколагаў паказваюць, што ў дадзеным арэале ў найбольшай ступені захаваўся старажытны пласт песенна-абрадавага фальклору, токі якога пранізываюць беларускую песеннную культуру ў цэлым, адлюстроўваючы абрадава-часавы модус мыслення носьбітаў беларускай народна-песенной традыцый.

У фарміраванні этнакультурнага феномена беларусаў найбольш важнае значэнне мае каляндарны і сямейны песенны фальклор. Вядома, што на аснове дадзеных каляндарнага фальклору акадэмік Н. Талстой у этналінгвістычных працах вызначыў тэрыторыю Беларусі як «архаічны пояс». Наша шматгадовая даследаванне песенных сістэм паўночнага (Паазер’е), паўдневага (Брэсцкае і Гомельскае Палессе), заходняга (Панямонне) і ўсходняга (Падняпроўе) рэгіёнаў паказвае, што трохслойная песенная сістэма беларускага календара (тыпавыя абрадавыя напевы-формулы, тыпавыя лірызаваныя напевы, раннетрадыцыйныя лірычныя і эпічныя напевы, прымеркаваныя да календара), у найбольш архаічным выглядзе караневага першага слова абрадавых формульных напеваў паўстае менавіта на Паазер’і – тэрыторыі старажытнага расселення крывічаў.

Дамінантная роля старажытных каляндарных напеваў-формул, якія на працягу стагоддзяў утрымлівалі, нібыта якар, «песенныя струмені» крывіцкага арэала, у дыяхронным зразе садзейнічалі цэнтраймлівай тэндэнцыі на дадзенай тэрыторыі, г. зн. перавазе тэндэнцыі да строгай замацаванасці напеваў за календаром (як і іх музычна-знакавому статусу адпаведнам ад каляндарнага сезона).

Такім чынам, цэласць крывіцкага арэала з пазіцый этнамузыкалогіі можна вызначыць у першую чаргу, як найбольш яскрава выражаную архаічную зону Беларусі (у цэлым адзначаную лінгвістамі як «архаічны пояс» у славянскім кантынууме). Пры гэтым валачобныя і восеньскія (у т. л. ярынныя) песні, адзначаныя многімі даследчыкамі як беларускі каляндарна-жанравы феномен, выяўляюць сваім цэнтрами распаўсюджвання менавіта старажытны крывіцкі арэал.

Пры найбольшай шчыльнасці ў крывіцкім арэале абрадавых напеваў (у т. л. і каляндарных балад) і найбольшай іх тут дыферэнцыраванасці этнамузычны матэрыял, разам з тым, дастаткова выразна акрэслівае дзве часткі дадзенага арэала – полацкую (заходнедзіўнскую) і віцебска-смаленскую (заходнедзіўнска-дняпроўскую). У сферы каляндарнай гэтага прайяўлецца ў перавазе ў полацкім або віцебска-смаленскім арэале тых ці іншых тыпаў калядных, валачобных, веснавых, купальскіх, жніўных, дажыначных, ярных, восеньскіх напеваў, а таксама ў наяўнасці асобных локусаў спецыфічных напеваў (ільнавых у полацкім, веснавой талакі ў віцебска-смаленскім арэале).

Сярод калядных напеваў¹⁹³ на тэрыторыі расселення старажытных крывічаў выдзяляюцца тры тыпы. Першы, характэрны для полацкага арэала – гульнявы тып-лейтпапеўка як лейттэма каляднага гульнявога «вяселля для ўсіх» «Жаніцьба Цярэшкі». Усе этапы гэтага гульнявога каляднага вяселля асветлены мнóstам тэкстаў. І ўсе «цярэшкавскія тэксты» знітаваны калядным музычным знакам «Цярэшкі» – устойлівым тыпавым напевам-формулай.

Калядныя тыпы II і III пашираны ў віцебска-смаленскім арэале: першы аб'ядноўвае дынамічныя аднарадковыя напевы (у асноўным пентахордавыя) з пастаянным прыпевам «коліда, коліда» (вар.: «коліда, моліда», «коліда, молада»); рытмаформула другога – двойчы паўтораны пяціскладовік з зачягваннем сярэдняга складу – збліжае калядкі гэтага тыпу з карагоднымі напевамі «Стралы», распаўсюджанымі ва ўсходнім рэгіоне Беларусі.

¹⁹³ Апісанне тыпавых каляндарных напеваў гл.: Мажэйка З.Я. Песні Беларускага Паазер’я. – Мінск, 1981. – С. 7 – 22.

Этнографія і фальклор

Як і абходныя калядныя *валачобныя* напевы маюць вызначальную жанравую прыкмету – устойлівы прыпей «Зялены сад вішневы», «Зялена траўка-мураўка», «Спявайце, братцы, спявайце», «Зялен явар дуброва», «Вясна-красна на ўвесь свет» (больш позні пасхальны прыпей «Хрыстос вакрос, сын Божы»).

Тэрыторыю рассялення старажытных крывічаў ахопліваюць два тыпы *валачобных* напеваў. Тып I мае шырокі арэал, канцэнтруючыся ў заходніх і усходніх раенах Віцебшчыны (з выхадам на паўдневыя раёны Пскоўшчыны, заходнія Смаленшчыны), паўночных і цэнтральных раенах Міншчыны. Тып II характэрны для полацкай часткі крывіцкага арэала (Лепельскі, часткова Шумілінскі раёны Віцебскай вобласці, Невельскі Пскоўскай вобласці).

Стылявыя і тыпалагічныя асаблівасці песень-закліканняў веснавога календара найболыш яскрава праяўляюцца ў «загуканнях» вясны і *масленічных* песнях, што рэпрэзентуюць у беларускай традыцыі веснавую абрааднасць. На тэрыторыі рассялення старажытных крывічаў распаўсяуджаны трох тыпов напеваў гэтых песен. Тып I аб'ядноўвае ўласна загуканні вясны, якія найболыш яскрава адлюстроўваюць стылявыя і тыпалагічныя асаблівасці жанру ранневеснавых песен – своеасаблівую вяршины-выток гукавой сферы клічаў звонкай абраадавай песеннасці ўсходняга рэгіёна Беларусі. Тып II аб'ядноўвае масленічныя напевы з жанрава вызначальнымі прыпевамі «Гу-та-та, гу-ля-ле», «Гу-ля-ле, рана мае», «Масленіца, масленіца», для музычнай рытмізацыі якіх тыповай з'яўляецца антыметабала (як у веснавых карагодах «Проса»). Тып III – гэта масленічныя напевы, у якіх клічавыя інтанацыі спалучаюцца з карагоднай рухальнай дынамікай (з прыпейным словам «*клюлі*»). Асноўны арэал гэтага масленічнага тыпу – цэнтральны і паўдневыя раёны Пскоўшчыны. На Беларусі (ва ўсходніх раенах верхнядзвінска-дняпроўскага арэала) знаходзіцца яго перыферыйная зона.

Купальская песні выяўляюць на тэрыторыі крывіцкага арэала найвялікшую шчыльнасць і найбольшую колькасць тыповых напеваў. У арэале полацкіх і віцебска-смаленскіх крывічаў размеркованы пяць асноўных тыпаў купальскіх напеваў. Тып I распаўсяуджаны ва ўсходніх раенах Віцебшчыны і паўночна-ўсходній Магілеўшчыне. Яго характэрная прыкмета – апаясваючы рэфрен

Ў нас сягоння,
Ў нас сягоння Купалачка,
Купалачка...

Наступная тыпалагічная група (тыпы II, III, IV, V) аб'ядноўвае напевы больш песеннага характару, але з адчувальнай рухальнай рытмічнай асновай. Іх ладава-меладычная структура тэтрахордавая (з ніжнім квартай і секундай), петнахордавая (з апорай на кварту), заснаваная на счэпленых ячэйках (з трыхордавай пераменнасцю). Тып II канцэнтруеца галоўным чынам у паўночна-ўсходніх раенах Віцебскага Падзвіння. Тып III – пераважна ў паўночна-заходніх. Тып IV распаўсяуджаны ў цэнтральных раенах паўночнабеларускага рэгіёну і аб'ядноўвае акрамя купальскіх таксама юраўскія песні (з баладным сюжэтам «Кузьма і Ружа»). Тып V пашыраны ў розных раенах Віцебскага Падзвіння.

Жніўныя песні, як і купальская, належаць да песень летніх прымеркованасці. Але пры натуральных ладава-меладычных арках іх тыповых напеваў яны, разам з тым, маюць розную функцыянальную накіраванасць і таму рознае кола інтанацыйна-вобразных асацыяцый. У жывой практыцы музычнага бытавання жніўныя і дажынчныя, ярынныя, ільнавыя і восенінскія песні ўзаемапераплятаюцца аж да поўнага зліцця асобных падцыклаў. Так, у паўночных раенах Беларускага Паазер’я па вызначэнні носьбітаў традыцый «ярыны, як лен ірвуць, і восень – гэта адно і тое ж». У спеўнай практыцы асобных раенаў нярэдка зліваюцца паміж сабой мелодыі жніўных і ярынных, жніўных і дажынчных, дажынчных і ярынных. Тым не менш, менавіта на Паазер’і – тэрыторыі рассялення старажытных крывічаў – можна канстатаваць прынцыповую дыферэнцыяцыю жніўна-весенінскіх падцыклаў на ўзоруні тыповых напеваў.

У цэлым напевы беларускіх жніўных песен – гэта стыхія манадынага распеву (незалежна ад аднаголосных ці сумесных гетэрафонных спеваў), шырыня якога дасягаецца гарызантальнымі сродкамі, дзякуючы гучанню на вялікім дыханні апорных гукаў на fermata, якімі завяршаецца кожная рэчытатывна-меладычная фраза.

Пры надзвычай шырокім коле інтанацыйна-вобразных асацыяцый, гнуткасці інтанацыйных комплексаў «вакалізумай» манодлі і нерэгулярнай часававыміральнай рытміцы (у стылі *rubato*), напевы жніўных песен маюць стабільныя структурныя паказчыкі, якія варыятыўна прадстаўлены на Паазер’і ў чатырох асноўных тыпах.

Тып I ахоплівае паўночныя і паўднева-ўсходнія раёны Паазер’я, тып II распаўсяуджаны ў цэнтральным Паазер’і, трэці і чацверты тыпы жніўных напеваў распаўсяуджаны, адпаведна, у паўднева-ўсходніх раенах Віцебшчыны, Руднянскім раене Смаленшчыны.

Па два тыповыя напевы маюць дажынчныя песні, ярынныя і восенінскія. Пры гэтым першы тып дажынчных напеваў распаўсяуджаны ў полацкай і віцебска-смаленскай частцы крывіцкага арэала, другі пераважна ў полацкай. Першы тып ярынных ахоплівае цэнтральны і некаторыя заходнія раёны Віцебшчыны, другі – цэнтральны і ўсходні ўсе раёны.

Першы тып восенінскіх напеваў распаўсяуджаны ў цэнтральных і заходніх раенах Паазер’я, другі – у цэнтральных і ўсходніх.

Этнографія і фальклор

Адным з найбольш яскравых і спецыфічных *вясельных* абраду крывіцкага арэала з'яўляеца стаўбавы. Аднак ен быў распаўсюджаны толькі ва ўсходніх раенах Паазер'я, г. зн. на тэрыторыі віцебска-смаленскіх крывічаў. Можна сказаць, што на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца маргінальная зона стаўбавога абраду. Яго асноўны арэал – Смаленшчына.

Істотная асаблівасць *вясельнага* рытуалу тэрыторыі старажытнага расселення крывічаў – абрад «зборнай (суборнай) суботы» («дзявоцкі вечар» «дзявічкі» «вянкі»), які ў заходній зоне арэалу полацкіх крывічаў афармляеца ў разгорнуты абрад са мноствам песен. На астатнай тэрыторыі Віцебскага Падзвіння развітанне праходзіла ў форме вечарынкі ці вячэры для моладзі і не назвалася зборнай суботай. На тэрыторыі віцебска-смаленскіх крывічаў абрад зборнай суботы, як і песні, што яго суправаджаюць, увогуле невядомы.

Яшчэ адна асаблівасць беларускага *вяселля* крывіцкага арэалу – адносна слабая, у параўнанні, скажам, з традыцыяй Палесся (асабліва заходняга) развітасць каравайнай цырымоніі і, адпаведна, невялікая колькасць каравайніх песен. Напрыклад, з 505 каравайніх песен, якія змешчаны у другім томе збору «*Вяселле. Песні*» (серыя БНТ), толькі 64 зафіксаваны ў крывіцкім арэале.

Спецыфіку мясцовага *вясельнага* рытуалу арэале яскрава адлюстроўвае і развітая тут традыцыя галашэння маладой і яе маці, што ў рашаючай ступені вызначае харктар драматургіі *вяселля* дадзенага рэгіёна, як датычнага да крывіцкай традыцыі. Беларускія *вясельні* галашэнні сканцэнтраваны ў асноўным у трох зонах крывіцкага арэалу – паўночна-ўсходній, паўночнай і паўднёвай.

Музычны кампанент паўночнабеларускага *вяселля* з тым выглядзе, як ен склаўся да пачатку XX ст., уяўляе сабой складаную але стройную сістэму, стабільнае ядро якой складаецца са старажытных тыповых абрадавых напеваў, дакладна прымеркаваных у кожным мясцовым варыянце *вясельнай* гульні да пэўных момантаў абраду.

Прынцыпова важныя вынікі дае вывучэнне геаграфічнага распаўсюджвання песенна-меладычных тыпаў, што выяўляе наступную заканамернасць: на ўсей беларускай крывіцкай тэрыторыі распаўсюджвання таго ці іншага тыпу найбольш устойлівым аказваеца структурна-рытмічны комплекс, комплекс жа інтанацыйна-меладычны харктарызуеца зменлівасцю, рухомасцю. Менавіта мабільнасць апошняга абумоўлівае дыялектна-стылевую дынаміку ўсіх паўсюдна пашыраных у крывіцкім арэале структурна-рытмічных тыпаў і з'яўляеца фактарам, які вызначае арэальні адрозненні аздзінага песеннага тыпу.

У напевах, зафіксаваных на тэрыторыі віцебска-смаленскіх крывічаў, найбольш дакладна прасочваеца вядучая роля структурна-рытмічнага комплексу. Стабільнасць часавых прaporций у напевах віцебска-смаленскай часткі крывіцкага арэалу адзначана спалучаеца з дэкламацыйным тыпам мелодыкі і прыўзнятай манерай інтанавання напеваў.

У выніку змянення інтанацыйна-меладычнага комплексу шырока распаўсюджаных песенных тыпаў (па меры іх прасоўвання з тэрыторыі віцебска-смаленскіх крывічаў на тэрыторыю крывічаў полацкіх) у полацкай частцы дамінующим становіщама іншы гукавы вобраз – лірыка-апавядальны. У *вясельных* напевах гэтай тэрыторыі істотна ўзмацняеца значэнне моўнага фактару, што перш за ўсе адбываеца на харктары рытмічнага малюнка: маторыка руху змяняеца тут рытмікай апавядальнага тыпу з зацягваннем заключных апорных гукаў напеву; меладычная лінія становіщца больш пластычнай, звужаеца дыяпазон напеваў пентахордавыя структуры змяняюцца тэтрахордавымі, умацоўваеца значэнне асноўнай ладавай апоры напеваў, больш спакойнай становіщца манера інтанавання.

У цэльым, матэрыйял, які маеца ў нашым распараджэнні, дазваляе ўстанавіць на беларускай тэрыторыі старажытнага расселення крывічаў дзесяць асноўных песенна-меладычных тыпаў, дзе ў якасці тыпізуючага дамінантнага структурна-рытмічнага прынцып. Восем з іх харктэрны для песенных тыпаў, дзесяты – для галашэння. Дзесяты тып, дзе вядучым выступае інтанацыйна-меладычны комплекс, абагульняе напевы *вясельных* і *пахавальных* галашэнняў.

Удзельная вага песенна-меладычных тыпаў неаднолькавая ў двух частках крывіцкага арэалу: калі ў віцебска-смаленскай частцы пераважаюць тыпы А, Б, Г, дык у полацкім – В, Д, Е. Пры гэтым на віцебска-смаленскай тэрыторыі напевам святочнага гучання процістаяць драматычныя галашэнні I тыпу, на полацкай тэрыторыі структурна аформленыя з больш песеннай манерай інтанавання галашэнні II тыпу не ствараюць драматычнага кантраста гучанню асноўных абрадавых напеваў¹⁹⁴.

Сваю карціну дынамікі крывіцкага арэалу раскрывае мелодыка беларускіх пахавальных галашэнняў. Музычны ландшафт, які акрэсліваеца тыповымі напевамі пахавальнага абраду, будучы ў асноўных сваіх праявах блізкім да ландшафту, выяўленаму напевамі *вяселля*, мае і свае адрозненні. Галоўнае сярод іх – адсутнасць дакладнай прывязкі тых ці іншых тыповых напеваў да полацкай ці віцебска-смаленскай частак арэалу крывічаў, як гэта мае быць на прыкладзе *вясельных* мелодый.

У крывіцкім арэале на тэрыторыі Беларусі зафіксаваны тры тыпы пахавальных напеваў, якія тычацца рэчызатыўнай традыцыі. Тып I распаўсюджаны выключна ў крывіцкім арэале, і, мяркуючы па публікацыях, з'яўляеца агульным для ўсіх трох частак крывіцкага племені – віцебска-смаленскай, полацкай і пскоўскай: займаючы паўночна-ўсходнюю частку тэрыторыі віцебска-смаленскіх крывічаў (Гарадоцкі, Віцебскі, Лезненскі, Шумілінскі раёны), ен выходзіць таксама ў арэал полацкіх крывічаў (Расонскі і паўночнай частка Полацкага раёна) і потым працягваеца на тэрыторыі Пскоўшчыны і Смаленшчыны.

¹⁹⁴ Апісанне тыповых напеваў беларускага *вяселля* гл.: Вяселле: Мелодыі. – Мінск, 1990. – С. 5 – 37.

Этнографія і фольклор

Тып II распраціраеца паласой з паўночнага заходу арэалу полацкіх крывічаў на паўдневы ўсход арэалу віцебска-смаленскіх крывічаў.

На паўдневым заходзе арэалу полацкіх крывічаў лакалізаваны тып III пахавальных галашэння¹⁹⁵.

У цэлым, праведзенае на беларускай тэрыторыі старажытнага расселення крывічаў даследаванне функцыянальнай, структурнай, стылявой тыпалогіі каляндарна-земляробчых сямейна-абрадавых (васельных, пахавальных) напеваў паказвае:

– пры найбольшай шчыльнасці ў крывіцкім арэале абрадавых напеваў і найбольшай іх дыферэнцыраванасці этнамузычны матэрый разам з тым дастаткова выразна акрэслівае дзве часткі дадзенага арэалу – полацкую (заходнедзвінскую) і віцебска-смаленскую (заходнедзвінска-дняпроўскую):

– у сферы каляндарнай гэта праяўлецца ў перавазе ў полацкай або віцебска-смаленскай частках крывіцкага арэалу тых ці іншых тыпаў калядных (напрыклад, «цярэшкі» ў полацкай, абходных калядак у віцебска-смаленскай), валачобных, веснавых купальскіх, жніўных, дажыначных, яровых, восеньскіх напеваў. Таксама і ў наяўнасці асобных локусаў спецыфічных напеваў (напрыклад, ільнавых у полацкай, веснавой талакі ў віцебска-смаленскай частках);

– у сферы сямейна-абрадавай гэта адбываецца на змяненні інтанацыйна-меладычнага комплексу ў восьмі агульнапашыраных структурна-рытмічных тыпаў вясельных напеваў па меры іх прасоўвання з часткі віцебска-смаленскіх у частку полацкіх крывічаў (урачыста-прыўзняты гукавы вобраз змяненняца лірыка-апавядальным). Пры гэтым на тэрыторыі полацкіх крывічаў распаўсяюджаны спецыфічныя (песеннага харектару) вясельныя галашэнні, на тэрыторыі крывічаў смаленска-віцебскіх вясельныя галашэнні тоесныя галашэнням пахавальным;

– беларуская частка крывіцкага арэала ўяўляе найбольш яскрава выражаную зону старажытнасці на тэрыторыі Беларусі, якая ў цэлым адзначана лінгвістамі як «архаічны пояс» у славянскім кантынууме;

– «беларускі стыль» выходзіць за межы адміністратыўна-дзяржаўных граніц Беларусі і паступова размываецца па меры яго набліжэння да перыферый яе этнічных граніц.

КОНЦЕПТЫ «ПУНЯ» И «ОДРИНА» В ТРАДИЦИОННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

канд. ист. наук, доц. С.А. МИЛЮЧЕНКОВ

(Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси, Минск)

Исследуются происхождение и особенности семантики названий пуня и одрина, рассматриваются ареалы их распространения в Восточной Европе.

Традиционная материальная культура белорусов, большей части русского и украинского народов развивалась в течение многих веков в близких природно-климатических условиях лесной полосы Восточной Европы на основе общего типа хозяйственной деятельности. Под влиянием потребностей первичного жизнеобеспечения в ней сформировался архитектурный комплекс сельских усадеб. В его состав входили постройки разного функционального назначения, среди которых повсеместно распространенными наряду с жилищем были сооружения земледельческого и животноводческого профиля. Все они имели определенные названия, выполнявшие знаково-опознавательную, информационную и другие функции. Благодаря ним осуществлялась идентификация архитектурных объектов, фиксировалось понятийное содержание номинаций.

Названия *пуня* и *одрина* часто упоминаются на территории Беларуси в инвентарях помещичьих имений и фольварков второй половины XVI – XVIII вв., а также в письменных источниках судебного характера на старобелорусском, старопольском и польском языках. Они относятся к сельскохозяйственным постройкам земледельческой и животноводческой отраслей и являются локальными обозначениями строений одного архитектурного типа. Не случайно в описании имения М. Огинского 1563 г. выражением *пуни* або *одрины* подчеркивается тождественность или синонимичность данных терминов в старобелорусском языке [6, с. 389].

Идентифицировавшиеся ими сооружения земледельческого профиля располагались в специальной производственной зоне. Она обозначалась в составе усадебной застройки XVI – XVII вв. обычно термином *гумно*, а в XVIII в. – также *gumnisko* (*гумниско*), *gumniszcze* (*гумнище*). Здесь находились *одрины* (*одрыны*) и *пуни*, возведенные с применением разных строительных материалов – хворостяные (*форостенные*) и бревенчатые (*с бервенъя рубленые*). Названия *пуня* и *одрина* нередко дополнялись уточнениями *молотенная*, *для молотбы*, *для збожжа*, *на солому*, *соломой напханая* и т.д. [6, с. 385]. Это свидетельствует о высоком функциональном потенциале этих построек и дает представление о формах их специализации. Номинации *пуня* и *одрина* часто сопровождались также определением *сенная* или дополнением *на*

¹⁹⁵ Апісанне тыповых напеваў беларускага пахавальнага абраду гл.: Т.Б. Варфаламеева. Сямейна-абрадавы цыкл // Беларусы. Т. 11. Музыка. – Мінск, 2008. – С. – 69 – 71.